



## Прыкладная постаць Каруся Каганца



К. Каганец.

Калі буры, пяруны і навальніцы хоцуць зьбіць нас з выбранага шляху і калі сапраўды цяжка ёсьці да мэты, — тады добра заглянуць у сваю гісторыю, паглядзець як працавалі нашыя папярэднікі, як яны перамагалі напатыканыя пе-рашкоды, і ад іхнай стойкасці і вытрымаласці зачэрпнуць сілы да далейшае працы. А выдатных, стойкіх і верных сыноў Беларускі народ шмат ужо меў. Многія з іх не шкадавалі нават жыцьця свайго на аўтар свайму Народу.

Адным з лепшых сыноў Беларускіх Зямлі быў і Казімер Кастравіцкі, ведамы ў бел. літаратуры, як Карусь Каганец. Сёлета 20.V мінула ўжо 20-іць год ад ягонае съмерці. У гэтым ка-роткімартыкуле, пасъвячаным яго-най памяці, ня зможам і не сабі-раемся даць поўны абрэз беларускіх дзейнасці і літаратурнае творчасці К. Каганца, астаўляем гэта нашым навукоўцам і заклі-каем іх да гэтага, бо ўжо трэба гэта зрабіць, так як трэба было-бы выдаць асобнымі кніжкамі творы ягоныя раскінутыя па розных ча-сцісах. Тут звернем увагу толькі на найбольш важныя і характэр-ныя рысы і факты дзейнасці Казімера Кастравіцкага.

Вось-жа працу сваю на бел. адраджэнскай ніве Кастравіцкі пачаў у вельмі цяжкую, дзікую пару расейскае царска-Александраўская рэакцыі (канец XIX ст.), тады, калі проста немагчыма бы-ло што-небудзь беларускае рабіць і калі за працу гэту гразіў Сібір і вастрог. Кастравіцкаму гэта ня было страшным. Ён быў гарачым рэвалюцыянэрам, чала-векам паступовыム і кінуў кліч: «Беларусь трэба падыймаць!». У 1893 г. напісаў ён першы свой

ракаецца ўсяго роднага. У бы-тавой сцэнцы „У іншым шчасьці няшчасьце схавана“ парушаны соцыяльныя несправядлівасці.

К. Кастравіцкі быў чалавекам дужа арыгінальным. Ён, як ужо сказана, быў рэвалюцыянэрам, ха-дзіў заўсёды з фінскім нахом, а адначасна не забываў аб рэлігії, маліўся, — маліўся з рука-піснай кні-жачкі да набажэнства, якую сам напісаў пабеларуску. Маліўся ён уложанай сабой песьняй-вершам:

О, Божа, Спасе наш,  
Ты міласць нам пакаж,  
З нядолі вызваль нас  
Збудзі, Ты нас ўжо раз.

Ты вочы нам адкрый  
І сьвету нам пашлі,  
Ты праўду нам пакаж,  
О, Божа, Спасе наш...

Песьню гэтую пяюць сяньня ўжо ўсе беларусы, пяюць яе і вілен-скія беларусы-каталікі ў касьцеле сьв. Мікалая.

У вершы „Наш сымбал“ Ка-ганец горача заклікае беларусаў змагацца „за родную краіну, звы-чай і мову“, а так-же „грудзьзю ставаць за веру“.

Праф. Карскі даказвае, што пад рэлігійнай беларускай верай Каганец разумеў Унію. На той час, калі ён працаваў, Унія была з пункту гледжаньня нацыянальна-беларускага пажадана. Але часы зьмяніліся і Унія ў сяньняшніх абставінах надта-ж далёкая ад ідэалу веры агульна-беларускай. Ды ня ў гэтым справа. — Важ-ным ёсьць тое, што Каганец, побач з справай нацыянальнай, сацыяльной і рэвалюцыйнай, ста-віў справу рэлігійную, которая са-праўды вельмі важная. Бо-ж усім ведама, што рэлігію выкарысты-валі ў нас чужынцы для варожых Беларускаму Народу палітычных мэтаў асыміляцыйных, а на

Доблестная  
бібліятэка БССР  
імя У. І. Леніна

## Зъмены ў савецкай земляробскай гаспадарцы

(Заканчэнне, пачатак гл. „Шл. Мол.“ № 15 (131).

Савецкія кіруючыя кругі, ясна, началі шукаць выходу з тупіку і выхад гэты знайшлі ў індыўдуалізацыі працы ў сельскай га-

ларусам іменна трэба імкнуцца да того, каб рэлігія служыла справе духовай і ня была ў супярэчнасці з нашымі нацыянальнымі імкненнямі. Праваслаўная Царква, Катал. Касцёл і духавенства ў адносінах да беларусаў мусіць карыстацца беларускай мовай. Дзеля абароны нашае веры і правоў беларушчыны ў сівятынях, калі прыйдзеца, трэба, як казаў Каганец, „грудзьдзю ставаць“. Беларусы праваслаўныя і каталікі могуць і павінны жыць у згодзе і не мяняючы свае веры, адны другіх падтрымліваць, ды тварыць адну згодную беларускую сям'ю.

Сяньня, ня гледзячы на тое, што беларускі адраджэнскі рух шагнуў далёка наперад ад часоў Каганцевае працы, аднак шмат каму з беларусаў, а нават з бел. дзеячоў, якія часта крывадушна адсоўваюцца ад рэлігійнае справы, трэба вучыцца ад Каганца, каторы хацеў, каб была еднасць у Бел. Народзе і працаваў як на беларускай ніве рэвалюцыйна-сацыяльна-нацыянальнай, так і на ніве літаратурнай і рэлігійнай.

Я. Н.

спадарцы. Шырака началі пісаць аб рэкордах, аб савецкіх „ударніках“. Асаблівай пашанай карыстаюцца з боку савецкай прэсы і грамадзкасці кіраўнікі сталёвых коняў — трактараў. Аб іх пішуць газеты, ім складаюцца поэмы. Але трактарам можна-ж толькі ўзараць. А чым гнаіць? Косьці парэзанай жывёлы на патрэбы хімізацыі краіны камсомольцы ўжо сабралі, скаціны мала, мала так-жай гною. І вось тут прыходзіць савецкая ўлада да перакананьня, што без гадоўлі не дайсьці да падняцца сельскай гаспадаркі, да збольшанья ўраджайнасці калгасных палёў. Але гадоўля, як пісалі мы раней, у калгасах не ўдаецца. Год годам вясною жывёла ў калгасах масава гіне ад нястачы пашы. Улада шукае вінаватых! Расстрэлівае каго можа, як „ворагаў савецкага народу“, але сама знае, што „ня тут сабака зарыты“.

І вось у трэцім годзе другой пяцігодкі, пайменна 17 лютага 1935 г. склікаецца ў Маскву з учасцем Сталіна зъезд калгаснікаў-ударнікаў. Разважаюцца способы гавялічэння ўраджайнасці калгасных палёў, узбагачэння калгаснікаў. Тут, перад воблікам грознага дыктатара, некаторыя з учаснікаў зъезду ўдарнікаў сказали: „калі-б мы праца-

валі так на калгасных палёх, як мы працавалі калісці на сваіх, мы-б аплывалі малаком і мёдам“. Але хто будзе працаваць, калі ведае, што ня будзе карыстацца пладамі сваіх рук? На зъезьдзе пачаўся ўжо чацвёрты этап — пэўнай індыўдуалізацыі ў граніцах калгасной гаспадаркі. Прыняты новы статут калгасу, у апрацаваныя якога браў удзел і Сталін. У першым параграфе гэтага статуту гаворыцца, што калгас ёсьць дабравольнай арганізацыяй сялян. Другі параграф гаворыць аб зямлі. Зямля ёсьць агульна-народнай гаспадарственнай маесасцю. Гэтая маесасць аддаецца на вечнае карыстаньне калгасу, які атрымлівае адказны дакумент — акт вечнага наданьня зямлі. Калгаснай зямлі ня можна працаваць ані аддаваць у аренду. Калгас можа толькі павялічыць абшар зямлі з дзяржаўных зямель (саўгасаў), але ніколі зъменшыць.

У граніцах калгасу кожны калгаснік атрымлівае, залежна ад ураджайнасці,  $\frac{1}{4}$ —1 гектар у індыўдуальнае карыстаньне. Плошча, якая знаходзіцца пад будынкамі, сюды ня ўключаетца. Калі селянін хоча выступіць з калгасу, ён ня мае права забраць сваю зямлю. Ён можа атрымаць гаспадарку толькі з вольных калгасных абшараў, але ніколі з калгасных. Шнуры ў калгасе не дапускаюцца. — Трэці параграф статуту кажа аб сродках пра-

Dr. Jadviha i Stanislaŭ Hrynkiewičy

10)

### Umovy i zahady nieabchodnyja dla zdaroūja

#### Hygijena spažyvieckich produktaў

Masla heta toj produkt, jaki my atrymlivajem z addzielenaj z małaka kłustaści. Na atrymańnie masła jośc̄ šmat adumysłowych aparatów. Abasnavany jany ūsie na tym, kab hetak ci inakš mocna traści małako. Dziakujučy henamu mechaničnamu dzejeanju paasobnyja ziarniatki kłustaści z sałodkaje ci kislaje śmiatany, žbivajucca ū adnu masu. Z 25—30 litrau małaka miecimiem bolš-mienš 1 kilohram masła.

Na rynku viedajuć masła deserovaje (śmiatać abo stalowaje) i viaskovaje; na pieršaje kažuć masła sałodkaje. Masła sałodkaje — robiać sa śmiatany sałodkaje (śmiatana z pad centrahonki). U nas na vioscach raspausiudżana tolki kislaje masła. Miž inšym stalovaje masła šmat daražejsaje za kislaje, adnacasná jano smašnieszaje, chacia chutčej psujeccā (jałčeje). Kab masła mieła dobruju canu, kab jano bylo karysnym, tasujucca da jaho hetkija vymohi — jano pavinna być świežaje, smašnaje, koler roūny ū celaj masie, ad bielaha da žoūtaha (koler ničoha nia kaža ab jakaści masła, jon zaležyć ad pašy, ad pary hodu, ad rasy karovy). Dobrake masła

nia miecimie krupinak, značycca ū jom nia budziem bačyć paasobnych častak Dobrake masla miecimie miły pach, i asablivy, sabie svomy smak. Nie pavinna ū jom być za lišnie vady (przyblizna  $\frac{1}{5}$  vahi). Błahoje budzie masla jełkaje.

Kab masla nie jałčela treba jaho dobra vymyč čystaju vadoju i pasalič, biaručy ad 3—10 čašciau soli na 100 vahovych čašciau masła. Jašče daūzej možna trymać masla, kali jaho pieratapić.

Najlahčejšy sposab zrabić zapas masla na zimú budzie voś jaki. Uziać soli nia lišnie miełkaje i nie zanadta hruboje. Miełkuju pašla ciažka z masla vybrać, a zahrubaja wielmi pavolna rapsuskajecca. Dzielila saleńnia na adno kilo masla brać bolš-mienš 50—70 hramaū soli. Solačy, razvałkavać masla na miscy i pasypaūšy sollu skrucić jaho ū yałak i pierarablać dobrą lyžkaju, pakidajučy potym u supakou na jachich 15—20 hadzinau. Sabiareccā tady žvierchu vada na maſle, jakuju treba adlič i jašče raz masla dobra vymiašać. Ciapier užo možna pałažyć jaho ū pasudzinu j pastavić ū chałodnaje miesca. Paždaūšy jašče adzin miesiac, ačyścić treba masla z soli j vady j uznoū pasalič, biaručy na adno kilo masla 40 hramaū (4 deka) soli. Ciapier składajecca masla ščylna ūžo na stała ū harščok, nasypaūšy na dno pieradom soli. Hetkaje masla nie žałčeje j ačyściušy jaho ad soli možna zaūsiody mieć dobrake j smašnaje.

дукцыі. У індывідуальным кары-  
стальні сялян астаюца — гас-  
падарскія будынкі, прыладзе для  
працы на сваёй дзялянцы і часць  
жывёлы. Абагульняеца ў кал-  
гасе жывы і мёртвы інвентар і  
запасы, патрэбныя ў прадукцыі.  
Для асабістай патрэбы сяброў  
калгасу выдзяляеца некалькі  
штук коняў з агульнаага ліку кал-  
гасных коняў. Кожны калгасынік  
у районах: збажовых, льняных,  
канапляных, бурачных, хлапко-  
вых, бульбяных, чайных і тыту-  
нёвых можа мець на ўласнасць —  
1 карову, 2 ялаўкі, 1—2 сывіні  
з парасятамі, да 10 авец і коз,  
неагранічаную колькасць хатніх  
птушак (курэй, гусей, качак, ін-  
дыкоў) і трусоў, ды да 20 вуль-  
лёў пчолаў.

У гадаўляных районах можна  
трымаць: 2—3 каровы, ялаўкі,  
2—4 сывіні з парасятамі, 20—25  
авец і коз, рэшта тое самае, што  
і вышэй. У ўсходніх частцы эў-  
рапейскай Рэспублікі, на Каўказе і Сі-  
біры, дзе перад вайной гадоўля  
была высака развіта, можна  
мечь 4—5 кароў, ялавак, 30—40  
авец і коз, 2—3 сывіні з парася-  
тамі, 1 каня або 2 вярблуды, 2  
аслоў і г. д. У Казакстане і ін-  
ших мясцовасцях, дзе жыхары  
йшчэ ня жывуць аседла, лік жыв-  
ёлы павялічваецца да 8—10 ка-  
роў, ялавак, 100—150 авец, 10 ко-  
нёў, 5—8 вярблудаў і г. д.

З гэтага бачым, што савец-  
кая ўлада дайшла да перака-  
нання, што ў гадоўлі калектыві-

зация зрабіла крок назад а не на-  
перед. Тому і пайшла на ўступкі.

Япрача таго, на зъездзе бы-  
ло пастановлено, што выкінуць  
з калгасу селяніна можна толькі  
пастановай  $\frac{8}{4}$  галасоў сяброў  
калгасу. Уступіць-жа ў калгас  
можна кожны, хто скончыў 16 г.  
жыцця.

Якія могуць быць наследкі  
праведзенай на зъездзе калга-  
снікаў-ударнікаў зъмены? Сталін  
на зъездзе кінуў кліч — узба-  
гачайцеся! Ён ведаў, што калі  
дасьць пэўныя ўступкі ў індыві-  
дуальнай гаспадарцы, то кліч уз-  
багачайцеся! не астанецца без  
наследкаў. Так яно і было. Маю-  
чи 1—2 каровы селянін стараў-  
ся для іх пашы. Калгасныя се-  
накосы і пасыбішчы былі для  
яго адкрыты. Сена на корм для  
жывёлы, ён, калі не ляніўся, мог  
мечь. Гной скарыстаць ад вы-  
значанай колькасці жывёлы на  
 $\frac{1}{4}$  гектара ён ня можа, дык зму-  
шаны аддаваць яго на агульнае  
калгаснае поле. Сывіней трымаць  
бяз бульбы і збожа немагчыма.  
Дзеля гэтага мусіць брацца за  
працу ў калгасе, каб атрымаць  
больш прадуктаў. Такім чынам  
калгасынікі самі асабістасці  
лены ў лепшым ураджай і хочаш-  
ня-хочиш прывязваюцца да кал-  
гасу. Тым вось можа тлумачыцца  
факт, што ўжо ў 1937 г. ураджай  
у СССР быў значна большы, чым  
у папярэдняй гады. І калі раней  
Саветы прывозілі збожа з загра-  
ніцы, то цяпер могуць ужо самі

кідаць яго на міжнародныя рынкі  
Сёлета савецкая ўлада пай-  
шла на далейшыя ўступкі сяля-  
нам і выдала загад, што толькі  
30 працэнтаў агульнага ураджаю  
у калгасе можа пайсьці на ўся-  
лякія адлікі, а 70 прац. мусіць  
быць падзелена між калгасынікамі.

Прыглядаячыся да гэтых  
зъменаў трэба сказаць, што яны  
моцна павярнулі да перадваен-  
най сыстэмы. Адносіца гэта да  
кроўна расейскіх краёў, дзе пе-  
рад вайною панавала абшчына.  
Там селянін зямлі на ўласнасць  
ня меў.

Зусім іначай было на беларускіх  
землях. Тут было індыві-  
дуальнае гаспадараванье і се-  
лянін прывык ня толькі да ўла-  
снай каровы ці каня, але і да  
свайго кавалка зямлі. Таму трэба  
сказаць, што хаця апошнія зъме-  
ны ў савецкай земляробскай га-  
спадарцы ўносяць шмат чаго но-  
вага ў жыццё селяніна-калга-  
сніка ў параўнанні з папярэд-  
най прымусовай калектывізацыяй,  
аднак яны не даюць яму магчы-  
масці належна развязаць свае  
гаспадарчыя здольнасці. Наш  
бел. селянін ідывідуаліст і яму  
трэба дашь магчымасць мечь ад-  
паведны авшар зямлі і належныя  
варункі гаспадараванья, а тады  
будзем магчы пабачыць сапраўд-  
ныя плады ягонае працы.

Інж.-агран. П. З.



**Maślanka** — heta taja častka śmiatanki, jakaja astajecka žbiušy maśla. Heny produkt małaka šyraka rospaūsiudzany dziela svajej karysnaści jak ježa i adnačasna dziela lekarskich svomaściai, u dzia-  
ciej u lačeńni ū ich volnaści. Z maślanki robiać nadta smašny syr (švajcarski, niekatoryja vidy ha-  
landerskaha) i kefir.

**Syr** — u hetym pradukcie małaka majem najbolš białka. Syry byvajuć i kłustyja i chudyja. Kłusty syr miecimiem z celaha małaka; keli addzie-  
lim śmiatanu (asabliva na centrahoncy), syr budzie chudy. Dziakujučy prysutnaści ū syroch białka, žjaū-  
lajucca jany nadta karysnaju stravaju.

### Udar piarunom.

**Piarun** — heta zlučenje elektryki, jakaja zna chodzicca ū chmarach — z toj elektrykaj jakaja jośc u ziamli. Kali hetyja dva toki zlučacca, žjaūlajecca śviatlo — małanka (bliskawica) i hrymota. jakaja vylukajecca nadta chutka prabiehajuč j elektryčnaj iskrą. Zlučenje dvoch tokaў moža adbyvacca i pa-  
miž džviumia chmarami.

Padčas bury, kali pačynaje hrymieč i žjaūla-  
jucca piaruny, treba byc nadta ašciarožnym. U cha-  
cie treba začynić džvieri i vokny, kab nia bylo skra-  
žniaka. Najlepš treba sieści zdalok ad vakna, na  
siaredzinie chaty, ale nie pad lampaju, kali taja vi-

sić na niejkim metalovym lancužku, ci na niejkim drocie, dziela taho, što elektryka najlahčej prachodzić praz metalovyja pradmiety. Nia treba siadzieć i bliska piečki ci kominu dziela taho, što piaruny pa sažy, taksama jak i pa metalach lohka prabieha-  
juč. Kali čałaviek znojdziecca padčas bury ū polinia možna chavacca pad dreva, muravanyja šcieny ani navat pad kopy sieni ci zboža. Nia treba stajać blizka žvioły ci vady. Kali čałaviek padčas bury jedzie, nia treba pahaniać kania, kab chutčej niedzie zajechać. Takich uciekečoū čašta piarun dəhaniaje. Lepš tady stanuć na siaredzinie darohi, zdalok ad dreva i vady i ždać pakul bura ūspakoicca. Nia možna padčas bury trymać parasona ci kulasy z metalovym nakančeňnikam, kab nie pryciahnuć piaruna.

**Ratavańie.** časta čałavieka, u jakoha ūderyū piarun, zakopyvajuć u ziamlu. Škada na heta času. Zamiest taho lepš pakinuć jaho na śviežym pavietry, abo vynieści z chaty, keli piarun uderyū u chatu.

Chvoraha treba raspranuć i palivać hałavu, hrudzi i ūsio cieła chałodnaj vadoj. Pad nos treba dać paniuchać amanjaku, eteru, kalońskaj vady ci voctu. Padošvy i lydkri raścirać treba ščotkami ci hrubym ūsknom. Nadta važna jośc ūmieć zrabić chvoramu štučnaje dychańie. Dochtar tut moža najbolš pamahčy — dyk lepš jaho kliknuć da chvoraha.

## RAŠCIOM ŠTO-RAZ VYŠEJ

Biełaruski balet „Jurje“.

Atradźenie Biełaruskaha Narodu, nia hledziačy na niaspryjajučja abstaviny, chutka jdzie napierad. Pačaūšy ad najpraściejšaj i najprymityviejsaj śivedamaści nacyjanalnaj, - sacyjalnaj i relihijnaj, praz roznyja prajavy arhanizacyjnaha kulturnaha žycia, vyjšaū naš narod na ahluny wysoki šlach usich cyvilizavanych narodaū. Užwiecie palityčnym, naukovym, hramadzkim, artystyčnym i inšym zaniali Biełarusy a d p a v i e d n a j e miesca. Paminajem vializarnyja (pamima prašledu) dasiahnieńi ū B.S.S.R., a zakraniem tolki spravu biełarskaje muzyki i tancaū u Polskim Haspadarstwie.

Nia raz možna bylo pačuć, jak mnohija pany i paupanki abśmiejvali našyja „muzyckija“ pieśni, tancy i zvyčai, zabivajući-

sia ab tym, što Adam Mickiewič perły svajej tvorčaści „Dziady“ abapior na našych biełarskich „Dziadoch“ paminkach. Maniuška iznoū-ža, jakim chvalacca Palaki, amal usiu svaju muzyčnuju tvorčaść abapior na biełarskich pieśniach. Bahata karystaū z našaj narodnaj pieśni i kampazytar Hlinka, jakoha Rassiecy ličać svaim „russkim“, a jak faktyčna byu Biełarusam. Celymi viakami, śivedama i niaśvedama, prysvojvali sabie susiednija narody našyja duchovyja skarby. Abyvajecca heta i siańnia. Miž inšym i Vilenskaje Radyjo takija sposaby praktykuje. Tak napr. u m-cy mai siol. u adnej sa svach aūdycyjaū dla Škołaū p. n. „Piosenki z Wilensčynu“ nadało jano džvie pieśni polskija, a 7 biełarskich pieratłumačanych na polskuju movu. I nidzie nie zaiknułasia, što heta jość pieśni ūziatyja z bahataj biełarskaj skarbnicy. Jak, sapraudy, stydū niamu tvarcom padobnych aūdycyjaū! Choć hetaki pastupak „pachnie“ b. rasiejskim čynoūnictvam, to adnak Biełarskamu Narodu jon nia hrozny, a tolki daje adjemnaje śviadoctva kiraūnictvu Vilenskaha Radyja.

Pieśnia naša, jak užo pisałasia, siahnuła apošnim časam wielmi vysaka i nam samym, jak i inšym narodam pakazałasia, ū svajej poūnaj krasie.

Biełarskaja paezija taksama staić na wysokim roūni i majem nadziei na śvetluju budučyniu, bo jość u hetaj halinie maładyja i talenavityja siły.



Scena z baletu „Jurje“.

Tancy našyja nie mahli daū-žejšy čas užniacca na naležny im rovieň, choć mieli my tækich słaūnych tancoraū, jak Bujnicki, dy na našych pradstauleńiach časta možna bylo pabačyć vysoka-artystyčnaje vykanańnie bieł. nac. tancaū. Šyrejšja pačatki daū tut Miensk, u jakim niekalki hod tamu paūstała škola muzyki i baletu. Miž inšym apošnim časam viestki z Miensku padajuć, što tam kampazytar Cikocki napisaū niadaūna biełarskuju operu ū 4-ch aktach p. n. „Michał Padhorny“ asnutuju na biełarskich narodnych melodyjach. Tvor (libretto—słowy) „Michał Padhorny“ napisaū P. Brouka. Małdy kampazytar Kryśnier ułažyū biełarski balet „Salaviej“, jaki asnutu na bieł. nac. tancach i karahódach.

U Polšcy taksama artystyčny śvet pačaū cikavicca biełarskimi tancami.

Viedamaja i talenavitaja kiraūnica baletaū Taciana Vysockaja adviedała Vilensčynu, prastudjavalna našyja tancy i zvyčai i ū wyniku hetaha ūlažyła vialiki artystyčny biełarski balet p. naz. „Jurje“. Muzyku napisała M. Klech-

\* \* \*

Ну чаго?

Ну чаго табе трэба,  
Неспакойнае сэрца маё?..  
Гэта сініе, сініе неба  
Нам вачамі на выпіць усё.

Раскідаючы песьні, як карты,  
Маладое ў грудзёх нясучы  
Ты запрауды, жыцьцё,  
нешта варта!—  
Неспалохаеш доля нічым!

Радасьць дня —  
зацвіцеўшая вішняй  
Як пакрыеца сумам ціхай начы  
I накіне мне боль на абліча —  
Я малюся, у даль ідучы.

Варажу на карунках зялёных  
Маладога лісьця i травы,  
Колькі жыць мне  
у песьнях вясёльых,  
Колькі буду яшчэ маладым.

I якая-б мне карта ня выйшла,  
I якіх-бы прыкмет не спаткаць—  
Песьня будзе цвіцець яшчэ вішний  
I я буду —  
цярпець  
i кахаць.

M. MAŠARA.

Вясна 1938. Дзікава.

nioūskaia. Balet hety byu pieršy raz pradstaüleny ū krasaviku i maju sioleta ū Varšavie ū Vialikim Teatry. Zaciakaūleńnie baletem „Jurje“, jak i naahul biełarskimi tancami, bylo ahromnaje. Voś uryvak recenzyi najpavažniejsza polska ha ilustravanaha časapisu „Świętowid“ № 16 z dn. 16.IV.38:

„Reč dzieicca ū časie viedamaha na Vilensčynie „Jurje“, žviazanaha z postačiaj sv. Juraha — patrona raślinau i lasoū. Sv. Jury pakazvaje dziciaci dzivv lesu. Dało heta Tacianie Vysockaj pole da pakazańnia doūhaha karahodu lašnych duchaū, skačučych pa lesie ū ciomnuju noč sv. Juraha. Jość heta chochliki i elfy, rusalki i dzivažony, a ūsio padskakivaje, brykaje až kipić i katlujecca. Jość taksama pryhožy taniec Łasnoj Panienki i jaje Ulublenaha. Urešcie na zakančeńie — skočnyja i melodyjnja biełarskija tancy: „Čarot“, „Juračka“ i „Lavonicha“.

Balet „Jurje“ sapräudy duža pryhožy; kab naležna pradstavić sabie ūsiu krasu i bahactva biełarskich tancau, treba pabačyć hety balet.

Pani Tacianie Vysockaj naležycca ad Biełarsuū hlybokaja padziaka.

Dr. J. M.


## Летні бегар

Залопаў вецер крыльямі  
Над вёскаю мае,  
Ноч кралась ціхім шолахам,  
Ішла, як чарадзей.

У гародзе хорам конікі  
Званілі аб жыцьці;  
З балота драч нязмораны  
Пагуківаў ў трысці.

А ў вёсцы пуста-шэрай  
Ні хлопцаў ні дзяўчат...  
Парваны песні працаю —  
Сум бродзіць каля хат...

A. Чаромхін.



## Bury i navalnicy

(Jak abryvajucca chmary)

Viasna i leta sioleta niespakojuja. U lipni m-cy badaj kožny dzień prachodziać u roznych miascoch bury z piarunami, to hrad z vialikimi navalnicami, jakija nistožać nia tolki pasievy, ale lasy, drevy, valac budynki, masty i h.d. U samaj tolki Vilenčcynie bury i hradabičci narabili ūzo strataū na milijony złotaū. Piaruny-ž zabili kala 20 asob.

Časta, kali prachodziać bury, a doždž „ljeć jak z cebra“, ludzi havorać, što „musić chmara abarvalasia“. I tak sapraüdy byvaje. Jak-ža heta dziejeca.

Voś-ža ū cioplaja dni byvaje tak, što viecier u jakim-niebudź miescy nanosić masu cioplaha vilhotnaha pavietra. Parvaje jaho cioplaja struja i niasie ūharu. Tam jano natraplaje na chałodny viecier i cioplaja vohkaja para astyvaje j skraplajecca ū hustya mokryja chmara. Pavinen pačać padać doždž, ale z nizu dalej wieje ūharu cioplaja vohkaja struja i padtrymlivaje ciažkija daždžavyja chmara, jakija štoraz bolš huścieuć. Pašla raptam z jakoj-niebudź prycyny, napr. žmieny vietru, u adnym miescy silnaja struja pavietra, jakaja dahetul viejała ad ziamli ū haru i padtrymlivala ciažkija chmara, ścichaje. Tady ūadzin mament hrubymi kaplami apada je na ziamlu vada, spryčyniajučy zatopu.

Najbolšy abryū chmara byu u 1931 h. u zachodniaj Amerycy, kala miesta Bahama, dzie za 5 minut naliłosia vady na 60 centymetraū uvyšku, h. zn. bolš-mienš hetulki, kolki spadaje vady (daždu) ū nas na praciahu celaha hodu.

z. b.



Choć haračy letni čas, kašby i žniva, ale i adpačyć treba...

## Z krainy Uschodziačaha Sonca

Japoniju nazywajuć krainaj „Uschodziačaha Sonca“ abo krainaj „Raścviušaje Višni“. Kraina hetaja wielmi cikavaja. Raspaložanaja jana na vostravach i astręükoch, jakija niamala majuć skałaū i vulkanaū, jakija davoli časta naviedvajuć bury, tajfuny i ziemiałtrasieńni. Na hetych astręükoch husta absiadajuć pabiarežy mora loharńkija domiki; ludziej mnoha, usie pracavityja, sialanie i robotniki wielmi biednyja — ich mocna vykarystyvajuć, eksplotaujuć vyšejšja klasy roznych kniažioū i pramysłoūcaū. Ahułam Japonija zajmaje 385.522 kv. klm., Stalica Japonii ū mieście Tokijo. Usich japoncaū jość bolš-mienš 70 milionaū. Kožny japoniec wielmi mocna trymajecca tradycyi. Na tradycyi abapiorty dziaržaūna - haspadarstvienny ład Japonii i japonskaja relihija. Mikada — car Japonii — ūvačach japoncaū heta nia zvyčajny čałaviek, ale „paslaňnik Božy“. Historyja Japonii zapisvaje ūzo 124-ha z čarhi takoha „paslaňnika Božaha“ dla krainy Uschodziačaha Sonca. Sučasny, 124-ty „paslaňnik Božy“ — car-mikada Siova Tenno Hirohito radziūsia 29 krasavika i hety dzień ciapier u Japonii zjaūlajecca najbolšym śviatam, dniom śviata Japonskaha narodu.

Dzień śviata Japonskaha narodu taksama abapiorty na tradycyi žmiennaj daty, bo jano adbyvajecca ū kožnyja ūhodki dnia naradzeńnia panujučaha cara. Hetaje śviata ū Japoncaū maje svaju historyju: biare jano pačatak ad 660 hodu pradnaradzeńiem Chrysta, kali ūstupiū na tron pieršy

car Džimunu, asoba lehiendarnaja, bo sapräudnaja historyja Japonii pačynajecca ad cara Riciu, jaki byu u pačatku V-ha stahodždzia prad naradzeńiem Chrysta.

Pd hetaje daty da siaňniašniaha času historyju Japonii dzielać na 8 jperjadaū: Nora — peryjad najraniešy, u jakim pamysna razvívalas a japonskaja haspadarstvienińi i adnačasna razrasłasia prydornaja arystakracyja, jakaja pašla asłabiła ūładu mikadaū. Asikaha — peryjad feudalnej baračby i inšyja.

Sučasny — vošmy peryjad zapäčatkowany mikadam Mutsuhito ū 1868 h. Hety peryjad dla krainy Uschodziačaha Sonca nazywajecca peryjadom „Novaj Japonii“: u im skasowany feudalny ład i klasavyja prylilei; pašyrajecca-ž i ūsprymajecca Japoncami zachodnie-europejskaja cywilizacyja i kultura.

Japonska-kitajskaja i rasijskaja japonskaja vajna 1904 h. ūzmocniła Japoniju da razmieru sučasnej jaje siły, jakoj jana nikoli nia mieła na praciahu dožhaj svajej historyi.

U 1912 h. pamior mikada Mutshuhito. Na tron ustupiū car Tasio Tenno, jaki panavaū da 1926 h. Za hety čas Japonija mocna ūvaružyłasia. Sučasny mikada Siova Tenno Hirohito, jaki zjaūlajecca „paslaňnikam Božym“ u Japonii ad 1926 h., padparadkavaū Japonii vialikuju kraiñu Mandzuryju, a ciapier puściūsia zavajoūvać vializarny Kitaj i pakulšto i heta jamu udajecca. Japonija zabrała ūzo bolš jak pałovu Kitaju.

Astp.

## Z biełaruskaha žyćia

Dalejšja vysialeńni biełarskich zakońnikaŭ. Paśla vysialeńnia z Drui biełarskich zakońnikaŭ Maryjanaū ksiandzoū, ab čym my ūzo pisali, 8 VII palicyja vysialila z tej-ža Drui 4 małych biełarusaū studentaū, maryjanskich klerykaū: Antona Padziavu, Časłava Sipoviča, Kazimiera Sarula i Baniaca Sarula. Adnačasna vysieleny ichni kaleha Kazimier Aniškovič — palak. Vyjechali jany z Drui, całujučy na ražvitaňnie rodnuju ziamielku. Z Vilni-ž 13.VII vyjechaū u Varšavu viedamy biełaruski paet i piśmienik, maryjanin Ks Jazep Hermanovič (Vincuk Advažny). — Treba skazać, što spraw vysialeńnia biełarskich zakońnikaū znajšla šyroki vodhałas u presie. Ab joi pišuć nia tolki hazety biełarskija, ale badaj usie polskija, ukrainskija, litoūskija, žydoūskija i navat presa zahraničnaja. Spravaj hetaj zacikaviūsia i pradstaūnik Rymskaha Papy ū Varšavie Nuncyj Cortesi. Usie hazety zvaročvajuć uvahu na toje, što miascovaje bieł. nasielnicstva staić u abaronie Ajcoū Maryjanaū i vostra vystupała suproč tych ludziej, katoryja chacieli arhanizavać sabraňnie prociu Maryjanaū. Miž inš. mocna dastalościa viedamamu vorahu biełarusaū, endeku ks. Barodziču, jaki jechau na sabraňnie. — Ad padrobnaha apisaňnia spravy vysialeńnia Ajcoū Maryjanaū strymlijajemsia z pryčyn cenzuralnych. Zaznačajem pry tym, što za apsaňnie padziejaū u Drui byu skanfiskowany „Kurjer Wilenski“ z 12.VII.

Za što byu skanfiskowany № 14 (130) „Šlachu Moładzi“. Vil.Haradzk. Starastva skanfiskava la 30 VI siol. № 14 (130) „Šlachu Moładzi“ za artykuł „Polskija studenty na „Kresach Wschodnich“.

Pamierli. — Da Vilni tolki ciapier dajša viestka, što 4.II sioleta pamior u Savieckaj Biełarusi adzin z starejšych biełarskich paetaū, Aleś Hurlo.

— 16.VII u Vilni pamior viedańny biełarski polonofil, Todar Viarnikoŭski.

Novy biełarski śviatar. U Miunchenie (Niamiečyna) skončyū universytet biełarus Michaś Maskalik i 17-ha hetaha miesiaca paśviačany na ksiandza ūschodniaha abradu — Žadajem jamu pamysnaje pracy na nivie relihijnaj, a taksama na nivie nacyjanałna biełarskaj!.

Zvolnili z Kartuskaj Biarozy. Niadaūna ūłady zvolnili z izalacyj-

naha abozu ū Kartuskaj Biarozy biełarskaha paeta S. Chmaru jaki byu tam prathymany 15 miesiacaū.

Litarturnyja biełarska - litoūskija ūzajeminy. Uzajemnaje zacikauleńnie biełarskich i litoūskich litarataraū ražvivajecca i paħlyblajecca. I tak paśla litarurna biełarskaha viečaru, sarhanizavanaha Litoūskim T-vam Litatury i Mastactva, i paśla taho jak bieł. litarurna-nav. časapis „Kałosse“ (knižka 2(15) ūmiaściu artykuł ab Litvie, pierakład z prozy i cely rad litoūskich vieršaū roznych paetaū u biełarskim pierakładzie, jośc užo novyja fakt, jakija litarturnyja ūzajeminy pašyrajuć. Voš-ža niadaūna pajav. ū Vilni litoūskaja adnadniouka „Piuvis“ (Razrez), paśviačanaja biełarskaj litaratury, u jakoj spatykajem niamała biełarskich vieršaū roznych paetaū, u pierakładzie litoūskim, a tak-ža klišy M. Tanka, M. Mašary, N. Arsieńievaj i Vasilka. U tej-ža adnadnioūcy ūmieščany reprodukcyi niekatorych abrazoū viedamaha biełarskaha mastaka P. Siarhiejeviča i artykuł ab jaho malarskaj pracy. U litarturnym dadatku litoūskaha čas. „Vilniaus Žodis“ z dnia 10.VII.38 nadrukowany miž inš. pierakładziny na litoūski jazyk dva vieršy najvialikščy biełarskich paetaū: J. Kupały i J. Kołasa.

Śviata ū biełarskich skaūtak. U červieni m-cy sioleta adbyłasia velmi ūračysta prysiaha 17-ci novych biełarskich skaūtak. Prysiahu pryniala viečaram pry vohniščy ū lasku Markuci kala Vilni kamandantka skaūtak vil. vokruhu. Paśla vitali novych skaūtak: kamandantka i instruktarka skaūtak, dyrektor Bieł. Gimnazii M. Ancukiewič, apiakunka bieł. skaūtak A. Lekancicha i Č. Najdziuk ad Hurtka Pryjac. Bieł. Skaūtaū. Uračystaśc byla zakončana biełarskimi pieśniami, na vusnach z jakimi ū radoch viarnulisia bieł. skaūtki ū Vilniu, adkul paśla ražjechalisia pa kraju.

Z wydavieckaje nivy: „Pad mačtai“ — pad hetkim nazovam niadaūna vyjšaū z druku ū Vilni novy zbornik vieršaū viedamaha biełarskaha paeta Maksima Tanka. Zbornik maje 11 bač. Cena 2.50 zł.

-- „Šlach Moładzi“ ū m-cy žniūni siol. vyjdzie tolki adzin raz, 25-ha.

Biełarusy ū Litvie. — 7.V.38 u Kaūnasie, u zali Šaūlisaū, adbyūsia biełarski spektakl i kancert. Stavili p'jesu „Ščašlivy Muž“ Fr.

## Z žyćia bratnich narodaū

U Litoūcaū. — Nia hledziačy na toje, što miž Polščaj i Litvoju nəviazany užo dyplomatyčnyja znośiny i jduć pierahavory ab naładžańni miž hetymi haspadarstwami handlu, u adnosinach polskich uładaū da Litoūcaū u Vilni mała ūto zmianilesia na lepšaje. Tak napr. litoūskaja moładž, jakoj 2 hady tamu zakryty byu časapis „Jawnimo Čraugę“, nijak nia moža i siańnia atrymać dazvolu vydavać svoj časapis. Niadaūna-ž akančalna zakryty litoūskaja kulturnaja arhanizacyja „Rytas“ ūviencianska ha vokruhu i haspadarskaje tavarystva „Ukio Draugija“.

— U lipni m-cy sioleta litoūskaja moładž ūviatkowała 20-ja uhoodki isnavanía litoūskich skaūtaū. Ūviatkavańnie heta asabliva ūračysta adbyłosiaū akolicach Kaūnasie, u prysutnaści Lit. Prezydenta A. Smelony i pradstaūnikoū skaūtaū: anhlijskich, francuskich, vuhorškých, ſvedzkich, łatvijskich, estonskich, finlandzkich, a tak-ža z Ameryki i Australlii.

— U hetym-ža m-cy lipni siol. u Kaūnasie adbyłajecca ūčeśc 20-ch uhoodkaū nieszałnaſci Litvy ūvielikaja litoūskaja spartovaja alimpikada, na jakujo pajechała i z Vilni bolš 40 litoūcaū.

U Ukraincaū. — 29.VI u Lvovie pamior b. kamandzier ukrainskaj halickaj armii hieneral Miron Tarnavskyj — čałaviek vialikich zaśluhaū dla Ukrainskaha Narodu.

— Adnej z najbolš važnych spravaū u Ukraincaū ūžaļajecca ciapier abarona prawoū pravasaļuje viery ukrainskaha nasielnicstva, siarod jakoha apošnim časam u Rečyp. spalitaj pravodzicca enerhičnaja akcyja navaročvańnia na katalictva rymskat a - łacinskaha abradu. Pry tym zdarajucca častyja vypadki padpałau pravasi cerkvau niejkimi nia vykrytymi ludźmi. Suproč hetaha vostra vystupajuć ukrainskija pasły i sen-tary ū Sojmie i Senacie.

— Ukrainskija žančyny ū Lvovie, na miesca ūlikvidavanaha admin. uładaū „Sojuzu Ukrainak“, stwaryli svaju palityčnuju arhanizacyju „Družyna Kniahini Olhi“.

Alachnoviča. Viečar hety ładziū Biełaruski Centr u Litvie.

— Dasiulešni kiraūnik Bieł. Narodnaha Universytetu pry Bieł. Kult. Ršv. T-vie i Nac. Suviazi hram. A. Matač ustupiū. Na jaho miesca Litoūskaje Ministerstva Ršvity naznačyła advakata U. Bojeva.

# ШТО ЧУВАЦЬ

— У Польшчы апошнім часам найбóльш шуму выклікаў загад прэм'ера ген. Складкоўскага аб маляваныні дамоў, платоў і агулам аб іх упáрадкаваныні. У некаторых мясцовасцях старысты і паліцыя так срэга началі глядзець за выкананьнем прэм'еравага загаду, што даводзілі людзей да трагічнага палажэння, а нават да самагубства. Так напр. шмат дзе прыказана разбіраць хаты, гумны і інш. будынкі. Супроцьгэтага ў Сойме былі падаваны інтэрпэляцыі і ўрэшце сам прэм'ер загадаў у часе лета на вёсцы справу ўпáрадкаваньня стрымаць.

Мін. Бэк далей мрыіць аб сваім зв. польскім блёку гаспадар сваў (Польшчы, Латвії, Літвы, Эстоніі, Фінляндыі, Швэцыі, Румыніі, Вугрыі, Баўгарыі і Югаславіі) і ў гэтай справе 13.VII ездзіў у Латвію. Блёк аднак не клеіца і нічога ня выходзіць. Даўк ня дзіва, што ходзяць чуткі, што мін. Бэк пойдзе ў адстаўку.

— Ад 19 да 22 ліпня ў Францыі быў у адведзінах англійскі кароль Юры VI з жонкай, якога французы прыймалі нязвычайна ўрачыста. Кароль Юры заявіў, што ён прыехаў у Францыю, каб съцвердзіць, што англійска-французскі саюз далей трывамеца моцна так, як і ў 1914 г. Гэта значыць, што Англія на выпадак вайны пойдзе разам з Францыяй так, як і ў 1914 г. Характэрна, што і Злуч. Штаты Паўноч. Амэрыкі выразна выказваюцца па старане Англіі і Францыі. Такім чынам творыцца магутны дэмакратычны блёк супроты фашыстаўскага блёку Нямеччыны, Італіі і Японіі.

— У Чэхаславацьі адпружаныне. Урад стараецца паразумеца з нацыянальнымі меншасцямі. Ходзяць весткі, што Гітлер хоча ўжо зрабіць з Чэхаславацьем дагавор аб ненападаньні.

— Між СССР і Японіяй пачалі новы пагранічны спор. Бальшавікі занялі мясцовасць Фэншэнг на манджурскай граніцы пад Уладывастокам і кожуць, што яна іхняя. А Японія заяўляе, што гэта мясцовасць яе. Шмат хто думаў, што ўжо зараз выбухне савецка-японская вайна, але ўжо ёсьць весткі аб мяккім тоне японскага ўраду ў гэтym споры і што ўсё ўложыцца спакойна. Спорам гэтым і сваім вой-

скам, якое масава сабіралася на Далёкім Усходзе, Саветы пастрошылі Японію і адцягнулі крыху ўагу ад Кітаю, дзе барацьба на фронтах быццам прыціхла. — Цікава, што ў СССР, ня гледзячы на трывожны час, далей адбываюцца чысткі. І так нядыўна расстраляны між інш. камандзёр беларускай савецкай арміі Белаў і быццам арыштаваны слáўны бальшавіцкі кавалерыст маршал Будзённы, каторы ў 1920 г. вёў атаку на Варшаву.



Маршал Будзённы.

— Японія ў 1940 г. мелася арганізаваць міжнародныя спартовыя ігры — олімпіяду, надовечы аднак ад гэтага адмовілася. Відаць даволі яна мае „іграў“ з Кітаем. Пасля адмовы Японіі, олімпіяду ў 1940 г. узялася сарганізаць Фінляндыя.

— У Палестыне між жыдамі і арабамі йзноў разгарэлася заўсятая крыававая барацьба.

— У Румыніі памёрла маці цяперашняга караля Карла II, каралева ўдава Марыя.

— У Гішпаніі фашысты крычаць, што яны ўсьцяж перамагаюць урадаўцаў і адбіраюць ад іх новыя абшары і мясцовасці. Каля-б так аднак было, то ўжо ім даўно не хапіла-б чаго адбіраць. Аднак урадаўцы бароняцца і канца вайны ня відаць. І характэрна, што цывільнае насельніцтва ўцякае ад фашыстаў да ўрадаўцаў.

jp.

## АЯЛ СУН

новая суправада рyzysu. Умерканская прамысловыя авбиеściли храшовыя spravazdačy, якія паказваюць, што калі ў першай чверці 1937 h. быў dachod 200 mil. dalaraū, то ў hetym samym časie 1938 h. tolki 93 mil. dal. Агулам ekamisty kažuć, што nadchodzič новая chvala kryzysu. Adčuvajecca heta mocna užo i u Polszy, asabliwa u halinie pramysłowaj.

Vajna mnoha kaštuje. Japonija kožny dzień wydaje 20 milijonau jen na vajnu u Kitai. Heta mocna adbiwajecca na hrašowym japonskim rynku. I užo u 1937 h. Japonija pryziezla tavarau na 636 mil. jen bolš čymśia vyviezła, — h. zn. u 5 razaū bolš, čymśia u 1936 h. Kitaj maje takšama pieravahu ūvozu nad vyvazam, nia ličačy pryzvozu aružža. Ale zahraničnyja kapitalisty dajuć Kitaju kredit u vajennym čmatarjale. Vidać spadzajucca pieramohi Kitaju nad Japonijaj i što pašla jany dobra zarobiać.

Ablacieū naükruha švietu. Americkanski latun Hughes, u tavarystwie nie-kalki pomocnika na samalocie ablacieū naükruha šviet u praciah 3 dzion, 19hadz., 14 min. i 10 chwilin. Lacieū jon pa linii: Niu-Jork—Paryż—Maskva—Alaska Niu-Jork. Jošc heta novy rekord u latunstwie. Dahetul najchutčej ablacieū šviet americkanski latun William Post, adnak jon lacieū na 85 hadzin dažzej.

Abakrali šviatoha. U červieni m-cy siol. u Polščy adbyvalisia vialikija ūračy-stašci z prycyny pieraviazieňnia z Rymu u Varšavu relikvijau—astatkaū ciela ks. Andreja Boboli, jakoha niadauna Katal. Kašcioł pryznaū šviatym. Usio było ūparadku až da Krakava. Kali adnak pryzbytudy cahnik z relikvijami, raptam zhinula valiza z votyvami—roznymi drobnieńkimi pradmietami,—składanymi pri trunie sv. Andreja Boboli u Rymie. Akazałasia, što valizu hetu ukrau čtoś; pierakanaūšysia adnak, što tam ničoha vartasnaha nia bylo, kinuū u Vislu, z jakoj vylavili jaje rybaki.

## Uasableńnie supiarečnaściaū

Ks. V. Hadleūski, adkazvajuč u № 7 „Bel. Фронту“ na žmiesčany 30.VI u „šl. Mol.“ artykul ab jaho krutni i žmienišči, zajaiūlaje, što jahonaja palityka astalasia niažmiennaj, a žmianiščia BNA. Faktyčna adnak ks. Hadleūski nia tolki ničoha nie zapiarečy, ale usio, što my pisali, pačvierdziū. Bo u hetym-za № 7 „Б. Фронту“ ks. Hadleūski adchryščvajecca ad biełaruskaje relihijnaje pilihrymkū u Kalvaryju, a u artykule „Biazdziejnaja biełaruskaja intelihencyja“ vyśmiejvajecca demakracyja i vyražajucca sympati dla žviaryna-ha nacyjanalizmu, jaki zhanili nia tolki demakratty, ale i Papa Rymski. Tymčasam my maładyja jašče pamiatujem, kali ks. Hadleūski naležau da Biel. Chrykcijskaj Demakracyi i kali palityka u jaho jšla razam u zhodzie i z pracaj relihijnaj i z demakracyčnymi pryncypami. — BNA stačala i staci na hruncie demakracyi.

Charakterna pry tym, što ksiondz V. Hadleūski kaža, što ahitacyja za prace-siju heta nie jaho i jahonaha „Фронту“ rabota. A my uvažajem, što heta jakraz rabota duchoūníkaū, a nia naša, ludziej ſvieckich. My u hetaj spravie najvyżej možam pamahać, tak jak pamahali, i tak jak pamahali ūsię biełarusy, rozných kirkunkau, katoryja ceniač i razumiejuč patrebu biełaruščyny u relihijnym žyci — Ksiondz-ža Hadleūski, jak kaža narodnaja pryzkazka, „kali nia pop, dyk niachaj nia ubirajecca u ryzu“. jn.



## Сьвяшчэннік паступае нязгодна з абавязуючым правам.

*Астрына, Ічучынскі пав.* Ня так даўно адбылася ў нас зъмена настаяцеляў. Новы наш сьвяшчэннік быццам беларус і ўсе прыхаджаныне таксама беларусы. Аднак сьвяшчэннік чамусьці пачаў вучыць у школе рэлігіі папольскую і пробаваў нават гаварыць у царкве папольскую казаньні. Калі сяляне запыталіся яго, чаму ён гэтак робіць, дык ён сказаў, што так рабіць сказалі яму ўлады. Але мы гэтаму ня верым. Бо вось нават у школьнім падручніку: „Z naszej terytorialności” чытаем, што ў Польшчы ёсьць толеранцыя, што ўсе грамадзяне розных нацыянальнасцяў роўныя, дышто могуць вызнаваць туго рэлігію, якую хочуць і карыстацца ў малітве сваёй роднай мовай, нікага ж прымусу ня можа быць і няма і г. д. Гэтыя права забясьпечвае нам Польская Канстытуцыя! — Дык няма чаго крываць душой! Мы праваслаўныя беларусы хочам маліца пабеларуску і хочам, каб нас нашай праваслаўнай рэлігіі вучылі сьвяшчэннікі пабеларуску. І сьвяшчэннік у такіх выпадках павінен паступаць згодна з воляй народу і з абавязуючым правам.

Г. В.—кевіч.


## Ksiondz nia choča spaviadać biełarusa

*Žodziski, Vialejskaba pav.* У нас zdaryśnia niabyvaly i niačuvany vypadak. Usto badaj nasielniectva ў нас biełaruskaje, a ks. probaršč-palak. U časie vialikadnych spoviadziau, pajšoū vyspviadacca da ks. Jana Jaškieviča — probaršča Žodzisnaj parachvii—biełarus katalik Antoni Hryškevič z v. Panižany i, jasna, pačau spoviadacca pabielaruskuy. Pačušy biełaruskuju movu ks. J. Jaškievič nia vytrymau i zažadau, kab hram. A. Hryškevič spoviadausia papolsku; kaliž jon skazaū, што papolsku nia moža, dyk tady probaršč kryknui jamu: „To idź spowiadać się do Wilna do księdza

biełarusa” i sa złościu pakinuū spaviadnicu i ūcioł.

Pytajemsia, ci moža tak pastupić probaršč adnosna svajho parachvianina? Ci z Chrystus i jahonyja apostali adhaniali ad siabie ludziej? Ale nia budziem ks. J. Jaškieviča raūniac da Chrysta i jahonych apostalaū, kab nie abražać hetym henich śvetlych postačciaū. Adznačajem hety fakt tolki dziela historyi i kab žviargnuć na jaho ūvahu vyšejszych uładu Katalickaha Kaścioła.

Šviedki.



## Paštovaja skryntka

*E. Siel-cy:* Pakulšto tvory Vašy slabuya i da-druku nie padchodzią. Treba bolš čytać tvoraū bieł. klasykaū (Kupały, Bahdanoviča, Kołasa) i bolš pracawać nad sabo, a tady zmožacie pisać dobra.

*Siarhiejevu, Jemieljančyku i Duđušcy:* „Slach Moładzi” vysylajem akuratna. Prosim damahačca na pošcie

*M. V. u Łatvii:* Pracujem i časapis Vam vysylajem akuratna. Pryvitańie!

*J. Narczyz:* Vieršy nijasnyja, nia vytrymanyja ražmieram, i z rusycyzmami. Da druku nie padchodzią. Radzim bolš čytać i pracawać nad sabo i svalmítvorami.

*Dr. J. M.:* Dziakujem, jak bačycie, karystajem. Pryvitańie!

*K. Rahojšy:* Matarjały atrymali, dziakujem. Budziem staracca vykarystyvać.

*V. Kužnickamu:* Vieršy slabavatyja: kuhaje ў ich mova i ražmier, nia zusim jasny i žmiesi. Pisać adnak možacie, tolki treba bolš papracawać nad sabo.

*M. J.-ku:* Vieršy, nažal, slabuya. Bolš treba čytać bieł. paezii, paznać dobra bieł. hramatu i pracawać nad sabo.

*J. Čornamu:* Hrošy i mataryjały atrymali, dziakujem. Budziem staracca prąplać i vykarystyvać. Prozaj radzim pisać.

*H. Novik:* Vieršy atrymali, dziakujem. U mieru mahčymaści budziem drukavać,

*Lavonu:* Karykatury dobraya reč, ale klišy kaštujuć doraha, dziela hetaha nia zmožam ich davać. Pryvitańie!

## Пісьмо ў Рэдакцыю

Паважаны Грамадзянін Рэдактар! Не адмоўце, калі ласка, зъміасці ў Вашым Паваж. часапісе ніжэйпададзеныя колькі слоў выясняненьня ў сувязі з артыкулем „Урачыстая Акадэмія ў чэсьць с. п. Д-ра Т. Грыба” (у чужа слове!) з аднаднёўкі „Наш Золак” з дня 23 чэрвеня 1938 г.

1. Ніжэйпадпісаны быў прэлегентам на Акадэміі ў чэсьць с. п. Д-ра Т. Грыба не як „манапаліст”, а на запросы Ураду Бел. Студ. Саюзу, які ладзіў гэтую Акадэмію.

2. Асяродзьдзе, месца і час Акадэміі ясна вымагалі паказаць слухачом духовую постаць нябожчыка як беларуса (студэнта і грамадзяніна), а не як дзеяча партыйнага.

3. Як выканана была гэта задача, найлепш съведчыць згодная для прэлегента рэакцыя слухачоў на залі і абураўніне тых-жа слухачоў з прычыны выступлення опонэнта.

4. Аб арганізаваныі беларускага хору ў Празе лепш было-б для самога „Золака” не ўспамінаць. Але калі ўжо так сталася, дык лішне толькі йшчэ раз пацвердзілася, што для пэўных „рэвалюцыянеру” сапраўды няма нічога съявитога (ані хору, ані „Інстытуту”), на што яны не хацелі-б налажыць сваю партыйную пячаць. Прэлегент зусім не казаў, што „нябожчык арганізаваў бел. хор”, бо гэтага ня было(!), але казаў, што „браў учасьце”. Сам-жа прэлегент „памагаў арганізоўваць гэны хор”, але — ня Грыбу!

5. Урэшце супроць сугестыі „Золака” трэба бессторонна съцвердзіць, што Т. Грыб, паміма сваіх партыйных перакананьняў, умеў знайсці сутычныя і агульна беларускія. Гэта свомасць нябожчыка карысна вырозынівае яго спасярод асірочаных яго-ых партыйных аднадумцаў, якія, ізоляваўшыся ад ўсякай творчай беларускай працы, ня толькі не патрапілі самі ўздабыцца на штосьці варте памяці свайго лідэра („магчымасці” для кожнага роўны), але не астанавіліся нават прад спробай збурыць тое, што робяць іншыя. Паказваці гэта: словам — на Акадэміі ў Вільні 7.V.1938 г., і друкам — у ўспомненай аднаднёўкі „Наш Золак”, які бізіу ўвесі запоўніў павадыр расейскіх эс-эраў В. Чэрнов. Рэдакцыя-ж „беларуская” арганічылася да вылівання толькі затрутай жоўці. З беларускімі эс-эрамі кепска. Але гэта ўжо іх нутраная-„партийная” справа.

Прыимце выражэныне пашаны 5.VII.1938. Ад. Клімович.

Гэтым абвяшчаецца, што 29-га жніўня 1938 году адбудуцца ўступныя экзаміны

## у Віленскую Беларускую Дзяржаўную Гімназію

Заявы (паданьні) прыймаюцца да 25-га жніўня 1938 г.

Бліжэйшыя інфармацыі аб гэтым, на жаданье, высылае бясплатна дырэкцыя гімназіі, адрас якой наступны: Gimnazjum Białoruskie—Wilno, ul. Dominikańska 3/5. Кожны беларус павінен старавацца, каб вучыць сваіх дзяцей у школах БЕЛАРУСКІХ!

„Шлях Моладзі” рэдагуе Рэдакцыйная Калегія. Друкуеца ў Беларускай Друкарні ім. Фр. Скарыны ў Вільні (Завальная 1-2) коштам працы: Я. Багдановіча, Я. Найдзюка і А. Шутовіча.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі: Вільня, Завальная вуліца № 1—2 (Wilno, Zawalna 1—2).

„ШЛЯХ МОЛАДЗІ” выходзіць два разы ў месяц: 5 і 25. Падпіска на год 2 зл. і 50 гр., на паўгода 1 зл. 50 гр., на 3 мес.—75 гр. Ціна аднаго экзэмпляра 15 грошаў. — Заграніцу ўдвай даражай. — Нумар картатэкі „przekazu rozrachunkowego” 59.

Выдавец: „БЕЛПРЭС”.

Рэдактар: Я. НАЙДЗ.ОК.